

то хаць сколькі-нібудзь паслабляе жалежную дысцыпліну партыі пралетпрыяту (асабліва ў часе дыктатуры), той фантычна дапамагае буржуазіі супраць пралетарыяту.

ЛЕНІН.

Праграма барацьбы.

арнутае сацыялістычнае іцтва востра паставіла не аб падрыхтоўцы кад- аліфікаваных працаўні-

руская Савецкая Рэ- а разгарнула за апошнія сацыялістычнае будаў- да нябывалых у гісто- азьмераў. Сялянская ад- Беларусь шпаркім тэм- ератвараецца ў індустры- агарную краіну. Буду- фабрыкі і заводы, расьце- гыўная сельская гаспа-

СССР, як і ў другіх Са- Рэспубліках, руйнуецца іт „тэорыя“ правых ухі- . Працоўныя БССР бу- і пабудуюць сацыялізм. Беларускаму Дзяржаўным рсытэце абвостраная кля- барацьба ў краіне адбі- а, як у люстэрку. Тут і- ведаюцца з унівэрсытэц- атэдраў антымарксыцкія узныя тэорыі—Шырае- Пармёнавым, Крыльцо- інш. Гэтыя тэорыі ах- падхопліваюцца непра- ской праслойкай студэн- ікая пралезла ў Унівэр-

і папулярызуюцца з гра- ай, а часта і партыйнай ны беларускі, яўрэйскі нацыянал-дэмакратыч- ідзі рознымі Марукамі, імі і інш.

ача нашай газэты зьяў- а бязьлітаснае разабла- і барацьба з усялякімі арксыцкімі буржуазны- равымі, нацыянал-дэма- нымі ідэалёгіямі.

ія-ж адносіны з боку га- сустрэне ўсякае пры- тва да антыленінскіх і л-дэмакратычных ідэй.

генэральную лінію Кому- нае Партыі. За барацьбу кага роду ўхіламі ад лініі і і найбольш небяспеч- на сучасным этапе ба- -з правым ухілам. Наша будзе садзейнічаць ар- цыі для гэтай мэты пра- скіх студэцкіх і навуко- адраў.

ры, якія да гэтага часу зьпусьчаны з БДУ, слаба іхтаваны тэхнічна і гра- для непасрэднай кіру- аператыўнай работы. апапешаньне якасьці ве- канчаючых Ун-т і карэн- апапешаньне грамадзкай

Удзянае дасягненьне

Пуск друкаванай шмат- най газэты зьяўляецца ў унівэрсытэцкім жыцьці ішым дасягненьнем. Сту- за і калектыву навуковых ўнікоў і супрацоўнікаў мець орган, дзе можна абгаварваць прынцыпо- атытаньні нашай працы, дзе давацца поўнае ась- яньне ўсяго жыцьця ун-ту. эба ў такім воргане ала ўжо даўно. аьнегазэты не маглі а ў курс унівэрсытэцка-

падрыхтоўкі студэнтаў—вось чаму будзе садзейнічаць наша газэта.

У сувязі з гэтым выцякае неабходнасьць пасіленьня партыйнай, комсамольскай, грамадзкай увагі студэнцтва і навуковых працаўнікоў да спра- вы Ленінскага ідэалёгічнага выхаваньня. Ні ў якім разе нецярпіма, калі студэнты і на- ват навуковыя працаўнікі свая- часова не даюць адпору анты- марксыцкім, антыленінскім вы- ступленьням „у навуковай фор- ме“ розных асколкаў буржуаз- най і меншавіцкай „навукі“.

Неабходна ў бліжэйшы час выявіць найлепшыя мэтады і разгарнуць у больш шырокім маштабе ленінска-навуковае выхаваньне студэнцтва і наву- ковых працаўнікоў. Наша га- зэта будзе ўсямерна служыць гэтаму.

Бязьлітасна вядучы барацьбу з антымарксыцкімі, буржуаз- нымі ідэалёгіямі, выкрываючы іх на кожным кроку, газэта адначасова будзе садзейнічаць стварэньню сапраўдных тава- рыскіх абставін для працы на- вуковых спэцыялістаў, якія ўявілі і ўяўляюць, што адзіны навуковы мэтад—гэта мэтад марксыцка-ленінскі і што на- вука павінна служыць справе працоўных.

На вылучэньне новых наву- ковых працаўнікоў з шэрагу пралетарскага студэнцтва, аса- бліва студэнтаў-рабочых і на ленінскае выхаваньне іх, га- зэта зьверне асаблівую ўвагу.

Праца грамадзкіх арганіза- цыі ў БДУ патрабуе значнага пасіленьня ўвагі да яе. Трэба выкінуць з іх казёншчыну, ня- дабайства і недысцыплінава- насьць.

Наша газэта будзе бязьлі- тасна выкрываць усе гэтыя хваробы і садзейнічаць іх хут- чэйшаму зьнішчэньню.

Зразумела, што газэта па- вінна, галоўным чынам, садзей- нічаць і сачыць за разгорт- ваньнем самакрытыкі ва ўсіх галінах працы.

Пры актыўнасьці шырокіх мас пралетарскага студэнцтва, навуковых і тэхнічных працаў- нікоў БДУ, на грунце разгор- нутай самакрытыкі і пры аб- салютным забяспечаньні ле- нінскай лініі—уперад да но- вых перамог на сацыялістыч- ным культурным фронце.

га жыцьця, бо яны асьвятлялі толькі жыцьцё-свайго факультэту.

Друкаваная агульна-універ- сытэцкая газэта здолее слу- жыць сродкам сувязі між асоб- нымі факультэтамі.

Агульна-універсытэцкая га- зэта ўзмоцніць сувязь паміж студэнцтвам і навуковымі пра- цаўнікамі, калі апошнія бу- дуць прыймаць у ёй большы ўдзел, чымся ў насыценгазэтах.

Нам. рэктара БДУ Р. У. Р. У. Р.

Новы барацьбіт у дзейнасьці.

Друкаваны орган Беларус- кага Дзяржаўнага Унівэрсытэту павінен быць добрым бараць- бітом за ажыцьцяўленьне генэ- ральнай лініі партыі ва ўмо- вах ВНУ.



Адказны сэкратар калектыву КПБ т. Эпштэйн.

Газэта павінна з'арганізаваць у магутны калектыв студэн- цтва, навуковых і тэхнічных працаўнікоў для вырашэньня зьдольна- лепшай падрыхтоўкі новых кадраў і марксыцка-ле- нінскага выхаваньня іх.

Разгортваючы шырокую са- макрытыку і сацыялістычнае спаборніцтва—гэта задача бу- дзе выканана.

Бюро калектыву КП(б)Б БДУ.

Павялічым падпіску на 20 проц.

Шляхам падпіскі на 3 пазы- ку студэнцтва БДУ ўнесла на індустрыялізацыі краіны звыш 60.000 рублёў.

Па факультэтах разгорт- ваецца дадатковая падпіска.

Ваенізацыю на вышэйшую ступень.

Катэдра вышэйшай дапры- зьўнай падрыхтоўкі ў гэтым годзе разгортвае сваю працу шырай. Мы пераходзім да сь- мінарскіх прапрацовак тэм, калектывных рашэньняў так- тычных задач, уведзім больш практычных заняткаў як так- тычна-стралковых, так стра- вых, шляхам выхату ў поле, правядзеньня стрэльбішчаў, правяральных збораў і экскур- сіяў.

Мы дабіваемся ўзмацненьня рэвалюцыйнай дысцыпліны, сумленных адносін да ваенных заняткаў і 100% наведваньня апошніх.

Для лепшай увязкі працы вайскавай катэдры з працай Асо-Авіахіму шырока разгор- таецца праца гурткаў з прак- тычным ухілам. Арганізуюцца групы па вывучэньню спэцы- альных вайскава-палітычных

Барацьбіту за пралетарскія кадры

Выданьне газэты БДУ мае надзвычайна важнае грамадз- ка-палітычнае значэньне. Га- зэта зьявіцца яшчэ адным з магутных сродкаў у клясавай барацьбе на ідэалёгічным ву- частку агульна-сацыялістычна- га фронту.

Пад кіраўніцтвам камуні- стычнай партыі, газэта павінна будзе гуртаваць сваю ўвагу на грунтоўных вузлавых пы- таньнях барацьбы за марксыц- кую ідэалёгію, за выразную клясавую лінію.

Усямерна пасіляючы дыфэ- рэнцыяцыю інтэлігенцыі, ра- шуча разьбіваючы зброю, так званых „лёяльных“ і варажых нам навуковых працаўнікоў, уцягваць інтэлігенцыю перай- шоўшую на марксыцка-ленін-

скую мэтадалёгію ў сацыялі- стычнае будаўніцтва.

Змагацца за больш высокі тэмп падрыхтоўкі кадраў, за павышэньне працоўнай дыс- цыпліны і акадэм. пасьпяхо- васьці.

Газэта павінна выхоўваць бальшавіцкую нецярпімасць да ўсякага роду праяў, ухілаў ад лініі ленінскай камуністыч- най партыі, праяў шовінізму ўсіх нацыянальнасьцяў, так- сама і да праяў нацыянал-дэ- макратызму, арганізуючы на- вокал гэтай барацьбы шыро- кія масы студэнцтва і навуко- вых працаўнікоў шляхам ра- шучага разгортваньня бальша- віцкай самакрытыкі.

Адказны сэкратар Ка- стрыч. РК КП(б)Б Конюхаў.

За марксыцкую мэтадалёгію.

*Выданьне агульнауніверсытэцкай друкаванай газэты БДУ ёсьць справа ў грамадзка-палітычным і акадэмічным жыцьці Унівэрсытэту надзвычайнай важнасьці. Газэта павінна дапамагаць выхоўваць у пралетарскай ідэалёгіі шырокія масы студэнцтва БДУ, стаць ваяўнічым ворганам па барацьбе за чыстату марксыцкай мэтадалёгіі ў чы- каданьні ўсіх дысцыпліна, дапамагаць выкрыць у радок пралетарскага студэнцтва ідэалёгічна-варажых і са- шыяліца-чужых элемэнтаў, васьці бязьлітасную барацьбу са ўсялякімі праявамі беларускага нацыянал-дэма- кратызму, шовінізму ўсіх колераў і антысэмітызму, рашуча змагацца з ад- хленьнямі, паслабленьнем тэмпу і не- выкананьнем дырэктыв у правядзеньні Ленінскай нацпалітыкі КП(б)Б; паваль- шавіцкую бль па канкрэтных насьцеліх правага ўхілу, прымірэнства да яго і „левых“ заскокаў ад генэральнай лініі камуністычнай партыі ў сацыялістыч- ным будаўніцтве; змагацца за больш шпаркія тэмпы, рацыяналізацыю і леп-



пажаланьні новаму маладому воргану студэнцтва. Вось у асноўным нашы

Рэктар БДУ Каранеўскі.

Узмоцнім пралетарызацыю БДУ.

Падрыхтуем новыя чырвоныя кадры.

займаюцца пытаньнямі абаро- ны СССР. У адных групах праводзяцца манэўры, у дру- гіх—стрэльбы, трэціх—дакла- ды на вайсковыя тэмы, у чаць- вертых—фільмы на вайсковыя тэмы, экскурсіі і інш.

Навуковыя працаўнікі за- прашаюцца праводзіць у гэты дзень вайсковую працу па сваіх спэцыяльнасьцях.

Ня менш важнае пытаньне ў справе ўзмацненьня вайско- вых ведаў студэнцтва зьяў- ляецца ўнядрэньне вайсковых пытаньняў па кожнай катэдры на працягу ўсяго навучальнага году.

Пралетарскае студэнцтва па- вінна больш актыўна падтры- моўваць гэтыя пачынаньні ў разуменьні неабходнасьці ўзма- цненьня вайскавай падрых- тоўкі для забеспячэньня на- шага сацыялістычнага будаў- ніцтва.

Вайсковы Кіраўнік БДУ Пятроў

Чаму разваліліся піанэратрады?

Трэба разьбіць „Формальна-бюрократычныя аковы“ ў якіх акапалася кіраўніцтва піанэрпрацай.

Для нас не зьяўляецца сакрэтам той факт, што піанэратрады ў БДУ перажывае паласу свайго заняпаду. Развал піанэратрады пры яч. Правгасу і адсутнасць работы на працягу некалькіх месяцаў у піанэратрадзе пры камсамольскай ячэйцы Пэдфаку — яскравае мацыверджаньне такога вываду.

Бюро каляктыву ЛКСМБ прымушана было ўзяць пытаньне перад Бюро Парткаляктыву аб стварэньні партыйна-камсамольскай брыгады для расьледваньня становішча працы і выяўленьня тых прычын, якія прывялі нашу піанэратраду да заняпаду.

Партыйна-камсамольская брыгада сваю працу скончыла. Аб чым гавораць зробленыя ей вынікі? Яны гавораць аб зусім дрэнным кіраўніцтве працай піанэратрады з боку камсамольскіх ячэек, аб паўлейшай адсутнасці кіраўніцтва і ўдзелу ў піанэрпрацы факультэцкіх партыйных арганізацый.

Супроць такой ацэнкі маюць некаторыя сябры Бюро партыйных і камсамольскіх ячэек гатовы пратэставіць, гатовы падняцца на „дыбы“ і заявіць: „як так?“ Мы-ж ставілі „піанэрска“ пытаньні, выносілі пастановы, а вы высюўваеце супроць нас такія цяжкія абвінавчваньні.

Што гэта цяжкія абвінавчваньні—мы з вамі згодны так, як згодны і з тым, што вы

„ставілі“ гэтыя пытаньні, выносілі па іх пастановы. Але-ж згадзіцеся і вы, таварышы з Правгасу і Пэдфаку, з тым, што піанэратрады пры вашых ячэйках разваліліся, а ў лепшым выпадку—бязьдзейнічалі.

А што знайчы—піанэратрады бязьдзейнічае? Гэта значыць, што ён знаходзіцца на парозе распаду. Адна справа ставіць пытаньні піанэрпрацы, выносіць па іх аб'ёмныя пастановы дзеля таго толькі, каб збудавць навакол сябе папярковы „акоп“, схаванца ў ім ад піанэрпрацы і потым у „крытычныя хвіліны“ апраўдаць фармальнымі данымі.

А зусім другая справа прывесці гэтыя пастановы ў жыццё і паставіць выхаваньне сваёй зьмены—юных піанэраў на належную вышыню. Вось гэта галоўнае якая адсутнічае. Той абавязак, які ўскладзены пастановай ЦК Усе КП(б) па пытаньню вынікаў Усеаюзнага Зьлету піанэраў—застаецца і на сёньнешні дзень ня выкананым.

І зусім невыпадковым зьяўляецца той факт, што 8 чал. піанэраў, якія засталіся з Правгасаўскага атраду, пасьпяшаліся вызваліцца ад такога „кіраўніцтва“ і разьмясьціліся па іншых атрадах, а таксама і тое, што група піанэраў Пэдфакаўскага атраду, бяз ведача Савету атраду, наладжвае „збор“ і праз галаву Бюро ячэйкі падае „петыцыю“ ў

Бюро Каляктыву ЛКСМБ з паказаньнем на адсутнасць працы і кіраўніцтва ячэйкі.

Гэтыя факты вучаць нас таму, як ня трэба кіраваць і як ня трэба працаваць.

Трэба з усьей сілай ударыць па такіх фармальных бюрократычных адносінах да піанэрскай работы ў БДУ і зрабіць з гэтага адпаведныя палітычныя вынікі. Ні ў якім разе ня можа заставацца надалей цяпірым такое становішча, калі мы, маючы дастатковыя кадры пэдагогаў, дактароў і наогул добра падрыхтаваных працаўнікоў—прыводзім піанэрпрацу да развалу.

Пры наяўнасці такіх умоў пастановка піанэрскай работы ў мурах БДУ павінна даць лепшыя ўзоры, якія-б маглі з пасьпехам быць перанесены ў практычны зьмест работы ўсёй піанэрскай арганізацыі Беларусі.

Мы лічым, што навокал пытаньня працы нашай піанэратрады павінна быць узнята актыўная грамадзкая думка ня толькі партыйна-камсамольскія арганізацыі, але ўсяго студэнцтва, асабліва Пэдфаку, бо пакідаць і надалей у такім становішчы справу выхаваньня сваёй зьмены ні ў якім разе не мажліва.

Выйсьці ў рэшце з „акопаў“ фармальна-папяровага кіраўніцтва і аўладаць гэтым вучасткам працы—бавяная задача дню.

Касьцюковіч.

За якасьць ваенізацыі.

Сыстэма работы катэдры Вышэйшай дапрызыўнай падрыхтоўкі значна палепшылася ў параўнаньні з мінулымі гадамі, побач з гэтым ёсьць і недахопы. Яшчэ ня ўся маса студэнцтва досыць сумленна вывучае вайсковыя веды.

Асабліва дрэнна наладжана ў нас работа па вайскавай перападрыхтоўцы нацскладу запасу.

Навуковыя працаўнікі працягваюць мала актыўнасьці ў набыцці вайсковых ведаў. Дэканы яшчэ мала цікавяцца правядзеньнем вайскавай работы на факультэтах. Дапамога, праўда, з іх боку ёсьць, але не сыстэматычная.

Астроўскі.

Аб краязнаўстве.

Да гэтага часу зусім мала зварачаецца ўвагі на краязнаўчую працу. На пэдфаку ёсьць некалькі сэкцый. Некаторыя з іх зусім раскідаліся. Возьмем як прыклад прыродазнаўчую сэкцыю Краязнаўчага Т-ва. Гэта сэкцыя налічвае больш 100 асоб краязнаўцаў. Сярод іх ёсьць шмат „мёртвых душ“, якія ня прымаюць жаднага ўдзелу ў працы камісіі. Партыйна-камсамольскае ядро ў іх зусім нязначнае. Ёсьць і няжыццёвыя камісіі, як гідабіялёгічная, біялёгія-глебазнаўчая, зоолягічная дзе праца пастаўлена кепска. Неабходна працу асобных камісій паставіць больш цікава, практычна, уцягнуць у працу Краязнаўчага Т-ва студэнцтва малодшых курсаў.

Хропаў.

Зноў пра „сталовуюшку“

Хто адважыцца сказаць, што НАП (Навуковая арганізацыя працы) дрэнная справа і што яе ня трэба праводзіць у нас у БДУ. Усе мы крычым, што трэба паставіць нашу працу так, каб дарэмна не прападала ніводная хвіліна часу.

Але каму ня прыходзілася душыцца па дзёве гадзіны ў хвасьце, каля абедзенага століка студэнцкай сталовушкі. Каму ня прыходзілася змучанаму ўмоўнымі рэфлексамі, лязгам нажоў і талерак, у абурэньні ад такой безалабернай траты такога каштоўнага часу, кідацца ў бязьлітасны сьваркі з загадчыкам і „афіцыйнымі“. Дзесяткі тысяч каштоўных гадзін і дзён за навукай год адрываюцца ад вучобы і гінуць дарэмна.

А глянецце ўнутры гэтай самай сталовушкі. Ці ведае Выканбюро, або Праўленьне што там дзесяць. Дарэмна вы думаеце, што ведае.

Колькі артыкулаў у „Кузьні Асьветы“ сыгналізавалі аб тых вялізных недахопах, якія дзеяліся ў сталовушцы. „Гісторыя аднае калеты“, „Вывады камісіі „Кузьні Асьветы“ і інш.“. Дарэмна вы думаеце, што Выканбюро, ці Праўленьне прынялі якія-небудзь захады „Воз і ныве там“.

А мо' сам загадчык сталовушкі т. Мончаш у парадку самакрытыкі прыняў заўвагі.

Правярнем, ці так гэта. Гігіена сталовушкі ідэальная. Ну, а калі там які-небудзь раз тав. Мончаш і пусьціць у мясарубку ня мытае сала, проста з возу, дык гэта-ж „раз“ ды прытым самому загадчыку можна. Ды калі, напрыклад, які-небудзь раз студэнт таварыш Шарапешаў і выцягнуў з каласы кавалак гною, дык гэта-ж „раз“. Іржа на відэльцах—нічога. Сьлізкая

ад тлушчы лыжка, ну, што зы, ня ўсё роўна, ці на та на лыжцы, або тлушча. Вы што гэта Мончаш вінават, на Мончаш ідэальны загадчык, толькі вады ў сталовушцы, ну гэта ўвагі. Калі, напрыклад, піў за каўнер студэнта каля ніка, што чуць дзьверы лобчыніў, ды гэта-ж толькі „раз“.

Каму, напрыклад, ня пры ўвечары разьбіваць нос у цедору сталовушкі „Хай не крапачкі“—кажа Мончаш.

Хто ня чуў, як а 8-й гадзіны ўсе дзьверы сталовушкі пачынаюць стукаць па паўгалзіны ў хвакочы, шклянкі гарбаты пеккамі. Але дарэмна сьпяшаецца роўна пасьпець да друго Раней адчыніць, і не прасіце.

Унівэрсытэце ў „Трыбуне“ кажа Рыўлін. „Хай пішуць“. Тав. Кара дайце адказ на артыкул „Асьветы“. мусіць ужо дасць голыцца Кастрычнікавай Рэўінай.

Вельмі асыярожна адносіцца каля чаш і да студэнцкіх праблемаў сьнеданьне і вьчары ен ат

сахар і інш. дэфіцытныя прадукты 1300 студэнтаў, а якая каму ў мур што сьнедае ў яго ўсяго ся тав. У яго „гаспадарчы раз” прыме

Калі студэнтам патрэбна і дык ку чаю“, дык яны павінны ку. Ра падвойнае цане, бо вашу нора стварі МЦРК, мы аддаем на сталову асьці, і

Вельмі шкава было-б даве рэботи сталовука з загадчыкам існуе (ай тр і студ асты не с уць з а.

Дасягненьні і хібы.

Праца Касы ўзаемадапамогі Пэдфаку вялася ў напрамку палепшэньня матэрыяльнага становішча яе сяброў, асабліва бяднейшай часткі.

Адбывалася гэта шляхам ўзаемазваротных, беззваротных пазык, арганізацыяй шавецкай

і кравецкай майстэрняў, дармовага рамонту адпярэ аддзеньня, арганізацыі фэту для забясьпечваньня дэнтаў у час заняткаў вымы прадуктамі за годна наступны дасягненьні: ня вы

Агульны зварот	За 1927-28 г.	1928-29 г.	Павяліч у
Прыбытак	6260 р.	12.486 р.	9
Выдача ўзаемазваротных пазык	—	—	з так, здка, якая г
Выдача беззваротных пазык	—	—	рабуо
Абслугоўваньне шавецкімі майстэрнямі . .	—	—	11 кага
Абслугоўваньне кравецкімі майстэрнямі . .	—	—	17 мёр

З недахопаў трэба адзначыць невялікі рост сяброў касы (113 чал. за год). Усяго сяброў маецца 300 чал. у той час як студэнтаў на факультэце больш 1000 чал. Ад большага ліку сяброў касы залежыць лепшае матэрыяльнае абслугоўваньне.

Характэрна зазначыць, што з усіх беззваротных выдаткаў

касы за год прыпадае рэдным на кожнага сяброўца ў той час, як сяброўска ў складаюцца за год у 1-м Дрэнна тое, што бам няг частка нашых стыпендыя затрымліваюць пазыкі і больш чым значна зат павінаваюць нармальную працягну

Лашкале

ХРОНІКА.


ных заняткаў студэнтаў. І курсу прыродазнаўчага зьяленьня Пенэрджы пры яе і матычным ненаведваньні бнім заняткаў у 1-м паўгодзі і ненаведваньні зусім дэміч паўгодзьдзі.

Залікі па практычным кам, падпісаньня Пенэрджэра ліраваны і ён застаўся 2-гі год.

* Абвешчаецца конку асыстэнта па катэдры „Яда * Для вывучэньня белумскай мовы студэнтамі ісамо сьцэцы ўтвораны іта і па вывучэньню апошняй і

* У мэтах падвышэньня якасьці акадэм. працы зэл у лістапада ўводзіцца сталя ку чот наведваньня лекцый, публі нараў і практычных заняткаў студэнтамі і выкладчыка аба

Рэдактар—рэдактар



Знаходны выгляд новых будынкаў БДУ.

Фізікультура—абавязкавы прадмет.

„Увесьні фізічнае выхаваньне ў плян і праграму навуцальнага ўстанова“.

(З пастановы Саўнаркому ад 19.1-29 г.).

Фізічнае выхаваньне ў БДУ становіцца паўнапраўным, абавязковым прадметам. Праўда, абавязковай фізікультура зьяўляецца пакуль толькі для 1-га і 2-га курсу ўсіх факультэтаў, але гэта таму, што ахапіць у гэтым годзе ўсе курсы немагчыма.

Як будучь праводзіцца заняткі?

Кожны студэнт 1-га і 2-га курсу будзе мець 4 лекцыі па дзёве гадзіны на працягу м.ца.

Акрамя таго, па жаданьню кожнага студэнта, зможа яшчэ займацца ў адной сэкцыі спорт-гуртка. Сэкцыі будуць наступныя: гімнастычная, гульняў, лыжная, канькабежная, абароны і нападу.

Камсамольцы і тут павінны быць першымі, памятаючы § 13 камсамольскага статуту.

Выкладчык фізікультуры І. Рыўкін.

Т.т. Студэнты, навуковыя і тэхнічныя працаўнікі!

Пішце ў газету. Задавайце допісы сябрам рэдакцыі, якія штодзённа дзяжураць у пакоі калектыву КПБ з 5 да 6 гадзін увечары.

Друкарня БДВ.

У ліку—3.000 экз.

Галоўлітбел № 393